



# Ахова птушак Бацькаўшчыны



www.ptushki.org

ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ | 1 (61) - 2017

Як АПБ  
на ўсход прыйшла

1



Прыгоды  
жаўрука-смецоха  
ў 2017 годзе

2-3

**Ксения Пантелей,**  
менеджер проекта  
«Объединяясь вокруг  
природы»:



– Непросто подводить итоги такого большого и важного проекта. Столько всего подарил АПБ жителям Могилевской и Гомельской областей проект «Объединяясь вокруг природы», который мы реализовывали при финансовой поддержке Европейского Союза!

Особое внимание в проекте мы уделили работе с детьми и учителями. Ведь если наши дети с юных лет полюбят природу Беларуси, они будут беречь ее, когда вырастут. За два года в 10 проектных регионах появилось 100 клубов АПБ «Крылатый дозор», где школьники стали исследователями природы. Учителя получили хорошую методическую литературу, определительные таблицы и другие материалы, чтобы изучение природы было более профессиональным.

Сотни совытников, гогалятников и малых синичников, десятки экспедиций в поля и леса своего региона, открытые уроки и мастер-классы... Дети стали учить своих родителей!

За время проекта выросла и команда взрослых активистов. Как решать экологические проблемы своего региона, как написать план, куда обратиться? Теперь они всё это умеют. И даже консультируют других!

Я, как новый человек в команде, хочу сказать огромное спасибо Катерине Присяжнюк, которая два года вкладывала в проект свою душу и энергию, а сейчас растит маленького сына! Огромное спасибо всем вам, друзья! Мы оглядываемся на эти два года и гордимся всем, чего удалось достичь благодаря участию каждого из вас.

Мы хотим поделиться цифрами, чтобы показать масштабы проекта. Цифрами, за которыми стоят наши помощники и активисты. И таких результатов не было бы без вашей увлеченности, без вашего искреннего интереса, без вашей бескорыстной помощи птицам и всей дикой природе Беларуси.

Проект завершается. Но я уверена, что с такими людьми продвижение активной охраны природы в Могилевской и Гомельской областях не остановится, а будет крепнуть и развиваться!

**Удачи, восток!**

Сам себе арнітолаг:  
маніторынг  
звычайных відаў

4

**Екатерина Малолова,**  
учитель биологии,  
председатель Чаусского  
отделения АПБ:



– В своей жизни я столкнулась с циничным отношением детей к природе. Меня напугало, что в повседневной жизни они настолько погрузились в свои гаджеты, что перестали обращать внимание на весь окружающий мир. Дети не знали, зачем подкармливать птиц зимой... Мне повезло, попала в Минск на конференцию АПБ. Встретила единомышленников и поняла: то, чем я занимаюсь, нужно. В работе удалось получить поддержку местных властей. Теперь в Чаусском районе работают 9 клубов АПБ «Крылатый дозор», где занимаются более 55 школьников. А в июне в Чаусах прошел первый фестиваль региональной сети «Крылатых дозоров». Событие такого масштаба проходило в городе впервые. И в тот момент я почувствовала: я уже не одна, меня понимают.

**Виктор Агородников,**  
учитель, руководитель  
клуба «Крылатый дозор»,  
г. Быхов:



– Самое любимое у моих «дозоровцев» – учеников 7-9 классов – выходить на природу и что-то делать. Этой зимой всё увешали кормушками. В прошлом году дедушка одного ученика сделал совытники и синичники, а мы с учениками потом развешивали. Весной будем проверять заселяемость. Мы стараемся фотографировать птиц, заносим наблюдения в базу данных «ФлораФауна». Благодаря тому, что появился клуб «Крылатый дозор», ребята стали более наблюдательными. Ведь раньше на птиц особо и не смотрели! А теперь – другое дело: увидят птицу – запоминают, потом вместе ищем, кто это. И заметно больше стали бывать на природе.

**Марина Старикова,**  
заведующая учебно-методическим кабинетом,  
г. Мозырь:



– За время проекта в нашем районе заработали 16 клубов АПБ «Крылатый дозор»! И это наша гордость. Ученики стали внимательнее относиться ко всему живому, научились определять многие виды птиц. Хорошее дело не осталось незамеченным: наша работа выросла в открытие регионального отделения АПБ! Наверное, можно работать и самим: но тогда это не будет так качественно, будут ошибки. А под «крылом» АПБ – всё понятно, всё интересно. Такой подход к делу вдохновляет. Тогда человек работает не по принуждению, а по желанию.

## ПРОЕКТ «ОБЪЕДИНЯЯСЬ ВОКРУГ ПРИРОДЫ» В ЦИФРАХ:

4

отделения – столько новых «гнезд» члены АПБ «свили» в проектных регионах. **Чаусы, Мозырь, Гомель, Житковичи – это новые местные отделения АПБ!**

125

– столько мотивационных встреч для 2000 участников прошли за время проекта. И они, как показывают результаты, не прошли бесследно!

100

– столько клубов АПБ «Крылатый дозор» было создано за время проекта в Могилевской и Гомельской областях.

> 4000

человек – столько людей из проектных регионов приняли участие в акциях и кампаниях АПБ.




# Жаўрук-смяцюх — птушка года 2017

Птушкай 2017 года ў Беларусі абраны жаўрук-смяцюх. Як і дзе яго можна сустрэць, хто яго "браты" і як кожны можа дапамагчы гэтаму віду, які знікае? Прачытай і раскажы сябрам! Павесь гэты разгорт у школе, на працы, у пад'ездзе: птушка года вартая ўвагі!

## Хто такі жаўрук-смяцюх?

Дзюба – моцная, сагнутая. Лапы – сярэдняй даўжыні. Крылы – вялікія і шырокія. На галаве – незвычайная "карона"- чубок, па якой можна здалёк адрозніць птушку, напрыклад, ад вераб'я.

↑ 18 см  
⚖ 45 г



## Якога колеру птушка году?

У птушкі камуфляжная афарбоўка цёмна-шэрага колеру з палоскамі, ніз – белы. На снезе ён заўважны, а вось на зямлі – паспрабуй адшукаць! Ці можна адрозніць самца ад самкі? Адказваем: нельга.



**12** год — столькі, паводле дадзеных кальцавання, пражыў самы стары жаўрук-смяцюх у свеце.

## Смяцюх і "браты"

У Беларусі сустракаюцца чатыры віды жаўрукоў. У героя года – жаўрука-смяцюха – ёсць "браты". Але смяцюх – адзіны жаўрук, які жыве ў Беларусі круглы год.

**Палявы жаўрук** – самы распаўсюджаны, сустракаецца на палях і лугах. У яго меншая дзюба і меншы чуб, чым у смяцюха, адрозніваецца і песня.

**Баравы жаўрук** – сустракаецца на ўзлесках і просеках. Невялічкі чуб. Адметная песня: люлі-люлі-люлі.

**Рагаты жаўрук** – прылятае ў нашу краіну толькі на зімоўку. Знешне добра адрозніваецца ад астатніх.

## Дзе жыве птушка года?

Узбочыны дарог, дваровыя футбольныя палі, прамысловыя і жылковыя зоны гарадоў – так выглядае дом жаўрука-смяцюха. Важную ролю іграе ў жыцці птушкі нізкая трава.

У меню жаўрука-смяцюха – насенне і зялёныя часткі раслін, бескрыбетныя. Птушанят кормяць дажджавымі чарвякамі, жукамі, мухамі, матылямі і іх вусенямі.

Красавік – сярэдзіна ліпеня – час гнездавання. Гнездуюцца не калоніямі, а паасобку. Гняздо – на зямлі, сярод рэдкіх раслін, добра замаскіраванае. Будаўнічы матэрыял – сухія сцяблінкі травы, карэнчыкі, лісце. Яйкі шэравата-белыя, з плямамі.

**3-5** – столькі яек у кладцы  
**22x17 мм** – сярэдні памер яйка  
**12 дзён** – такі час патрэбны самцы, каб выседзець яйкі.  
**8 дзён** – праз такі час пасля вылуплення птушанят пакідаюць небяспечнае гняздо. Малыя яшчэ не ўмеюць лятаць!

Жаўрукі паспяваюць зрабіць кладку двойчы за сезон!



## Жаўрукі – таксама людзі!

У гэтым годзе АПБ абвясціла незвычайны конкурс: шукаем жаўрукоў сярод людзей! Мы дорым **бясплатнае сяброўства** ў АПБ на 2017 год грамадзянам Беларусі, хто мае прозвішчы: Жаваронак, Жаўрук, Жаўрукоў(-ва), Жаўранчук, Жаваранчукоў(-ва), Жаваранкоў(-ва), Жаўруковіч, Жаварэнка, Смяцюх. Калі ёсць іншыя падобныя варыянты, аднакарэнныя з назвай птушкі года – паведамляйце на [info@ptushki.org](mailto:info@ptushki.org), мы разгледзім і іх! Падрабязнасці – на [www.ptushki.org](http://www.ptushki.org).


## Убачыў – паведамі!

Сустрэлі птушку года? Віншуйце! Сфатаграфуйце (яны падпускаюць блізка) і занясіце інфармацыю ў базу дадзеных [florafauna.by](http://florafauna.by). Кожная сустрэча з гэтай птушкай – і зімой і летам – вельмі важная. Дапамажыце навукоўцам складзіць "жаўруковую" мапу!

## Жаўрук у бядзе!

**98%**

– на столькі зменшылася колькасць жаўрукоў-смяцюхоў у Еўропе за апошнія 30 год!  
Гэты від увогуле знік на гнездаванні ў Нарвегіі, Швецыі і Швейцарыі. Па Беларусі дакладных дадзеных няма, але від стаў рэдкім і ўключаны ў нацыянальную Чырвоную кнігу. Пакуль прасцей яго сустрэць на поўдні Беларусі, зрэдку – у цэнтральных і паўночных раёнах.



## Чаму жаўрукі-смяцюхі знікаюць?

Кашэнне травы ў месцах гнездавання ў час гнездавання, недахоп харчавання і іншыя негатывыя змены ў месцах рассялення, апрацоўка травы пестыцыдамі. Тэрыторый, дзе птушкі могуць знайсці дастаткова ежы, становіцца ўсё меней. **Як дапамагчы?** Паведаміце людзям, якія косяць траву, што трэба быць уважлівымі. Пажадана перад гэтым паназіраць за тэрыторыяй і паглядзець, якія птушкі лятаюць побач. У месцах, дзе дакладна гняздіцца гэтая птушка з Чырвонай кнігі, трэба ўвогуле не касіць пад час сезону гнездавання.



У населеных пунктах птушкі шмат пакутуюць ад хатніх і бяздомных каткоў, якія знішчаюць гнёзды з кладкамі, птушанят і дарослых птушак. **Як дапамагчы?** Павесьце на свайго (ці на бяздомнага) ката ашыўнік са званочкай! Гэтая простая мера дапаможа жаўрукам і іншым птушкам паспець схавацца ад коціка, які "звініць". Насамрэч каты часта забіваюць, але не ядуць птушак. Асабліва хатнія каты, якія не галодныя.



## Каля вас гнездуецца жаўрукі-смяцюхі? Дапамажыце ім выгадаваць птушанят у спакоі!

Выражыце гэтую табліцу, пры неабходнасці зрабіце копіі, заламніўшы ці пакладзіце ў файл на выпадак дажджоў. Прымацуйце гэтае папярэджанне да таблічкі і пастаўце каля месца, якое птушкі абралі для гнездавання. Гэта зверне ўвагу касцоў, уладальнікаў сабак і каткоў і астатніх людзей, якія ходзяць побач. Сфатаграфуйце свае таблічкі ў жаўруковых месцах і дасылайце свае фота і гісторыі на [info@ptushki.org](mailto:info@ptushki.org)!

Грамадская арганізацыя  
«Ахова птушак Бацькаўшчыны»  
[www.ptushki.org](http://www.ptushki.org)



# АСЦЯРОЖНА!

Тут жыве від, які знікае, – жаўрук-смяцюх, птушка з Чырвонай кнігі Беларусі.

У красавіку–ліпені не касіце тут траву, не адпускайце без павадкоў сваіх каткоў і сабак і, калі ласка, не турбуйце птушак. Птушанятам у гняздзе на зямлі цяжка выжыць.

Дапамажыце жаўруку-смяцюху!

Загадзя дзякуй.



# Все в поля!

Что такое мониторинг обычных видов и как каждый может стать орнитологом на участке 1x1 километр?

Желтая трясогузка – обычная птица агроландшафтов.



Вы еще не видели лугового чекана? Вперед на учеты!



Чибиса легко учитывать по хохолкам.



**146** – столько отмечено на 50 квадратах, где проводился ежегодный мониторинг видов птиц

черноголовая гаичка, домовый и полевой воробьи, скворец, желтоголовый королек, травник и чибис. В четыре раза меньше стало обыкновенной горлицы и лугового чекана. А количество садовых овсянок, хохлатых жаворонков и серых куропаток сократилось на 86-96%!

Но есть и виды, которые увеличили свою численность: серая цапля, обыкновенный дубонос, болотный лунь, вяхирь, грач, мухоловка-белошейка, серый журавль, пеночка-теньковка, поползень и черноголовая гаичка.

Анализ проводится в 27 странах для 163 обычных видов птиц. Для 47 видов отмечено увеличение численности, 59 видов снижают численность и 2 – резко снижают, у 45 видов численность стабильна, для 11 ситуация не ясна.

**Семен Левый**, координатор программы «Мониторинг обычных видов птиц» в Беларуси:



– *Хуже всего обстоит ситуация с птицами агроландшафтов.*

*Из-за развития сельского хозяйства эта группа птиц снизила свою численность в европейских странах в два раза: -53%! Эти данные обеспокоили наших орнитологов: с 2007 года принято решение закладывать мониторинговые площадки, так называемые квадраты, на открытых сельхозугодьях, чтобы следить именно за птицами агроландшафтов.*

*Увы, в нашей стране до сих пор не хватает «глаз» на все квадраты. АПБ приглашает волонтеров подключаться! Не нужно быть орнитологом или биологом – мы всё объясним!*

**Четыре причины, почему ты можешь поучаствовать в общеевропейской программе мониторинга птиц:**

1. Методика учетов рассчитана не на ученых, а на начинающих бердвотчеров. Даже если ты знаешь всего пару видов птиц – собери эти данные!

## Участники мониторинга 2016 года –

Катерина Малолова, Виталий Кошечев, Андрей Бородин, Павел Алексеев, Семён Левый, Сергей Козак, Станислав Верталь, Зинаида Горошко, Андрей Шевчик, Александр Строчук, Денис Змачинский (сделал два квадрата!) – спасибо!

Приглашаем проверить «свои» квадраты и в этом году!

2. Учеты в лесу куда сложнее, ведь птиц трудно увидеть и нужно распознавать по голосу. А в поле – все как на ладони. Так что вперед, в поля!

3. Тебе выдадут квадрат, максимально близкий к дому. Размер участка - 1x1 км. Это немного!

4. Учеты занимают мало времени. Нужно провести наблюдения на квадрате два раза: в мае и в июне. Итого 8-10 часов приятной работы в год – и ты уже участник общеевропейской программы!

## Я хочу участвовать!

Во-первых – спасибо! Во-вторых – нужно прислать имя, телефон на [levy@ptushki.org](mailto:levy@ptushki.org) (Семёну Левому, в теме письма указать «Мониторинг обычных видов»).

## Все в базу!

Напоминаем, что в интернете есть полезная база данных «Биоразнообразие Беларуси» – [www.florafaua.by](http://www.florafaua.by), куда можно заносить свои наблюдения не только птиц, но и всего интересного! Хотим отметить чемпионов ФлорыФауны – людей, которые занесли больше всего наблюдений на сегодня! Вы делаете фото интересных видов и собираете ценную информацию: спасибо!

### Птицы

1. **А. Шевчик** (Калинковичи), 2904 наблюдения, 208 видов
2. **Т. Коржицкая** (Минск), 1644 наблюдения, 162 вида
3. **В. Бондарь** (Могилев), 777 наблюдений, 142 вида

### Ночные бабочки

**С. Головач** (Фаниполь), 95 наблюдений, 70 видов

### Стрекозы

**Д. Китель** (Малорита), 111 наблюдений, 51 вид

### Дневные бабочки

**Ю. Квач** (Лида), 64 наблюдения, 58 видов

### Растения

1. **Ю. Квач** (Лида), 523 наблюдения, 502 вида
2. **Р. Цвирко** (Минск), 484 наблюдения, 420 видов
3. **Е. Мойсейчик** (Минск), 798 наблюдений, 404 вида.

## Мониторинг: что, где, зачем?

В большинстве стран Европы мониторинг обычных видов начался 35 лет назад. Беларусь присоединилась в 2007 году. Причем в Европе любители считают лесных, полевых, водных птиц. Мы же пока пытаемся наладить регулярные учеты птиц агроландшафта. В этом году в рамках международной программы «Мониторинг обычных видов птиц» учеты в нашей стране пройдут в 11-й раз.

Цель – выяснить, изменяется ли численность птиц, и если меняется – что на них негативно влияет. **Собранные в Западной Европе за 35 лет данные показывают: в популяциях европейских видов птиц происходят серьезные изменения. Многие обычные для нас виды вскоре могут стать редкими!**

За 30 лет в 2-3 раза сократилась численность таких птиц, как полевой жаворонок, луговой и лесной коньки, коноплянка, малый дятел, обыкновенная овсянка, бекас, зеленая пересмешка, обыкновенный жулан, вертишейка, речной сверчок, желтая трясогузка, обыкновенная каменка, хохлатая синица,



**Ахова птушак Бацькаўшчыны**

АПБ з'яўляецца нацыянальным партнёрам BirdLife International, глабальнай асацыяцыі прыродаахоўных арганізацый



© АПБ, 2017 Інфармацыйны бюлетэнь ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны», Галоўны рэдактар: Аляксандр Вінчэўскі  
Рэдакцыйная калегія: Віктар Фянчук, Ганна Трафімчук, Вікторыя Церашонак, Мікалай Чэркас, Ігар Бышнёў  
Карэктар: Надзея Вішнеўская  
Верстка: Міхаіл Пракапенка

№ 1 (61) 2017 год  
Рэгістрацыйны №726  
ад 12.10.2009 г.  
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь  
Наш адрас:  
© АПБ,  
220114, вул. Парнікова 11, пам. 4,  
Мінск, Беларусь  
Тэл. (017) 369 76 13  
Факс (017) 265 08 11

(029) 223 06 13 МТС,  
(029) 101 68 87 (velcom).  
E-mail: [info@ptushki.org](mailto:info@ptushki.org)  
Сайт: [www.ptushki.org](http://www.ptushki.org)

Дзейнасць ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» падтрымліваецца Каралеўскім таварыствам аховы птушак (RSPB), партнёрам BirdLife International у Вялікабрытаніі.

Наклад паас. Перадрук дазваляецца пры ўмове спасылкі на Інфармацыйны бюлетэнь Замова №

У выданні выкарыстаны фотаздымкі наступнай аўтараў: Дз. Якубовіч, М. Верабей, Ю. Бондар, Я. Яромчанка, С. Левы, П. Аляксееў, а таксама фотаздымкі з архіва АПБ і героеў публікацый.